

ПРАДМОВА

У апошнія дзесяць гадоў рускамоўныя элементы непрыкметна замяняюць лексічныя адзінкі вясковай гаворкі. Можна сказаць, вёска русіфікуюцца. З сумам заўважаеш, што мова нашых продкаў знікае, прычым знікае даволі-такі інтэнсіўна. Таму паўстала тэрміновая задача сабраць мясцовыя моўныя залацінкі. Так, кафедра гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” працуе над гэтай праблемай – праблемай захавання моўнай спадчыны Брэсцка-Пінскага Палесся. Мяркуеца стварэнне хрэстаматый па матэрыяле (тэксты, лексіка і інш.), зафіксаваным у гаворках кожнага раёна Берасцейшчыны. Таму дадзеная праца падрыхтавана ў адпаведнасці з кафедральнай тэмай.

У выданні прадстаўлены звесткі з гісторыі ўзнікнення і развіцця вёскі Фядоры Столінскага раёна, даецца апісанне фанетыка-граматычных асаблівасцяў гаворкі, прыводзяцца тэксты, якія адлюстроўваюць рэгіянальныя адметнасці мовы. У аснове даведніка – лексіка-фразеалагічны і мікратапанімічны матэрыял гаворкі (каля 2000 адзінак). Акрамя гэтага, выданне ўключае зафіксаваныя прыказкі, прымаўкі, народныя прыкметы, парады-засцярогі, зычэнні.

Дыялектны слоўнік “Слова да слова – будзе мова” прызначаецца як даведачнае выданне па дыялекталогіі для студэнтаў філалагічнага факультэта, а таксама даследчыкаў-лінгвістаў, выкладчыкаў-філолагаў, настаўнікаў і ўсіх тых, хто цікавіцца скарбамі жывой народнай мовы і неабыякавы да іх лёсу. Матэрыялы даведніка могуць быць выкарыстаны на лекцыйных і практычных занятках па дыялекталогіі, на спецкурсах і спецсемінарах, пры напісанні курсавых і дыпломніх работ, падчас працы на вучкова-даследчых груп, напрыклад, такіх як “Мова Брэсцка-Пінскага Палесся”, “Тапанімія Брэстчыны” і інш., а таксама пры падрыхтоўцы да рознага кшталту мерапрыемстваў, накіраваных на вывучэнне, даследаванне роднага краю.

Вёска Фядоры адметная сваёй моваю, паколькі яна ўвабрала элементы як беларускай, так і рускай, украінскай, польскай моў. На жаль, фядорская гаворка, як і іншыя, траціць свае асаблівасці. Таму неабходнасць збору матэрыялу і фіксавання адметнасцяў гаворкі абумоўлена праблемай захавання моўнай спадчыны пакуль што яшчэ жывой дыялектнай мовы, у тым ліку і фядорской.

У першую чаргу намі зафіксаваны лексіка-фразеалагічныя адзінкі, якія адсутнічаюць у сучасных слоўніках беларускай мовы і адлюстроўваюць рэгіянальныя асаблівасці гаворкі, а таксама лексемы, адрозныя ад літаратурных адпаведнікаў:

1) Лексічним значэннем (цалкам ці часткова), але аднолькавыя па гучанні і напісанні (*радно* ‘пакрываля’ – літ. *радно* ‘тоўстае палатно; выраб з палатна’, *калюга* ‘лужына’ – літ. *калюга* ‘выбітая коламі яма на дарозе, звычайна з водой, граззю’, *коцікі* ‘галлэ вярбы з суквеццем (коцікамі)’ – літ. *коцік* ‘суквецце з дробных кветачак у некоторых дрэвавых раслін, якое ападае пасля цвіцення’, *панчоха* ‘шкарпэтка’ – літ. *панчоха* ‘выраб машиныага або ручнога вязання, які надзяваецца на ногі і заходзіць за калені’ і інш.).

2) Лексічным значэннем (цалкам ці часткова), часткова гучаннем і напісаннем (*жмында* ‘гаварлівы чалавек’ – літ. *жмінда* ‘скупы чалавек’, *лавка* ‘паласа ворнай зямлі’ – літ. *лаўка* ‘прыстасаванне для сядзення’, *поклад* ‘месца, дзе нясуцца куры’ – *поклад* ‘яйцо або прадмет, падобны да яго, які кладуць там, дзе хочуць, каб несліся куры’ і інш.).

3) Карапёвай марфемай (асновай) (мушнык – літ. *гультай*, бэрва – літ. *кладка*, *гутанка* – літ. *арэлі*, *зайчыты* – літ. *выімазаць*, *заступ* – літ. *рыдлёўка*, *лагодкы* – літ. *смакоцці*, *люхта* – літ. *юшка*, *чымало* – літ. *многа*, *зайды* – літ. *герпес*, *тічка* – літ. *мядзвёдка*, *стэчы* – літ. *здатны* і інш.). Гэта мясцовыя назвы агульнавядомых рэчаў, з’яў, уласцівасцяў, дзеянняў.

4) Словаўтаральны структурай, словаўтаральными сродкамі (*бу́сько* – літ. *бусел*, *обцэнъки* – літ. *абчуегі*, *гру́ба* – літ. *грубка*, *дулька* – літ. *дуліна*, *збанóк* – літ. *збан*, *карточка* – літ. *картка*, *кошыль* – літ. *кош*, *кром* – літ. *акрамя*, *кропэц* – літ. *укроп*, *лінéк* – літ. *лінь*, *слывка* – літ. *сліва*).).

5) Марфалагічнымі прыкметамі (напрыклад, граматычным значэннем роду, ліку і інш.) (*гусень* ж. р. – *вусень* м. р., *лёх* м. р. – літ. *лёха* ж. р., *бутэль* м. р. – літ. *бутля* ж. р., *кіля* ж. р. – літ. *кілаграм* м. р., *засéк* ж. р. – літ. *засек* м. р. і інш.). Такая лексіка можа часткова адрознівацца ад літаратурнай па гучанні і напісанні.

6) Пастаноўкай націску (*пérкаль* – літ. *паркаль*, *накідка* – літ. *накідка* і інш.).

Да таго ж зафіксавана безэквівалентная лексіка (слово, якія не маюць у літаратурнай мове аднаслоўнага адпаведніка і перадаюцца апісальным спосабам) (*было* – літ. *спінка* жалезнага ложка, *насіннік* – літ. *стары жоўты агурок*, *пустак* – літ. *газасілікатны блок* і інш.) і слова, што называюць мясцовыя прадметы, з’явы (мясцовыя назвы мясцовых прадметаў, з’яў) (*бавук* ‘напханы мясам свіны страўнік’, *значнык* ‘прылада працы, з дапамогай якой пазначаюць радкі для пасеву насення’, *кімля* ‘прылада для лоўлі рыбы (сетка, нацягнутая на драўляную, піраміднай формы аснову)’ і інш.). Трэба сказаць, што ў даведніку адлюстраваны і новыя мясцовыя слова, якія ўзніклі ў выніку пэўных сацыяльна-эканамічных, культурных пераўтварэнняў апошняга часу (*галыўдиты* ‘піць, гуляць, весела адпачываць, адзначаць нейкае свята’ і інш.).

Такім чынам, паколькі адбор лексікі ажыццяўляўся на аснове дыферэнцыяльных прыкмет дыялектнага слова, намі не фіксавалася:

1) Лексіка, якая ў пачатковай форме поўнасцю супадае ў гаворцы і ў літаратурнай беларускай мове (*рука, шыя, куры, качка, голуб, машина, запалка, хата, бульба, мука, цыбуля, газета, трава* і інш.). Трэба адзначыць, што такіх адпаведнікаў у мове вёскі Фядоры вельмі мала.

2) Лексіка, што адлюстроўвае толькі якую-небудзь фанетычную асаблівасць мясцовай гаворкі (па значэнні поўнасцю супадае) (*голова ‘галава’, жывіт ‘жывот’, кінь ‘конь’, выдро ‘вядро’, півень ‘певень’, робыты ‘рабіць’, сіно ‘сена’, стил ‘стол’, тыбэ ‘цябе’, хлів ‘хлеў’* і інш.). Між тым трэба заўважыць, што некаторыя моўныя адзінкі, адрозненія ад літаратурных толькі фанемным складам, усё-такі ўключаны ў даведнік (*йіжка – літ. ежса* і інш.).

У асобных раздзелах прапануюцца мікратапанімічныя назвы (каля 120 адзінак), а таксама значная нізка ўстойлівых спалучэнняў і словазлучэнняў (каля 300 адзінак), прыказкі, прымаўкі, зычэнні, парады, якія адлюстроўваюць асаблівасці гаворкі, побыту, культуры, традыцый, адметнасці стасункаў карэнных жыхароў названай вёскі, мудрасць палескага народа.

Трэба адзначыць і тое, што ў даведніку паказваецца сучаснае маўленне жыхароў вёскі, якое фарміруеца пад істотным ўплывам рускай мовы. Таму ў слоўніку нямала рускамоўных слоў, устойлівых выразаў, якія асвоены, адаптаваны народам і ўжо натуральна гучаць у вуснах людзей.

Большасць жыхароў Фядораў – прыезджая з іншых куткоў вобласці, рэгіёнаў Беларусі, перасяленцы з розных краёў усяго былога Савецкага Саюза. Зразумела, што гэта адмоўна адбілася на адметнай фядорскай мове, на характеристы адносінай, стасункаў, а таксама на асаблівасцях усёй вясковай культуры. Таму зафіксаваная намі лексіка можа рэзка адрознівацца ад той, якою карыстаеца некарэнная частка насельніцтва Фядораў. І гэта вельмі важна ўлічваць пры зборанні матэрыялу з мясцовай гаворкі.

Афармленне матэрыйалу.

1. Афармленне лексічнага матэрыйалу праводзілася ў адпаведнасці з патрабаваннямі да даведнікаў такога тыпу. Між тым намі не зроблены паметы па характеристыстыцы ўжывання слова, і толькі ў самых неабходных выпадках такія паметы падаюцца, напрыклад:

МАТЫРСЬКО́, ж., пагардл. Маці.

БУ́БА, ж. дзіц. Ягады.

2. Значэнне моўнай адзінкі раскрываецца ў кароткай дэфініцыі, дастатковай для разумення самога слова і яго ўжывання.

3. Парадак слоў у прыведзеных фразеалагічных адзінках такі, які пераважае пры іх выкарыстанні ў гаворцы.

4. Націск у слоўніку абазначаецца штырьком над галоснай, напрыклад, **БАВУК**, **БАЛІЯ**, **ЛЮХТА**. Аднаскладовыя слова знакам націску не пазначаюцца. Паколькі ў дыялектнай мове літара ё можа быць і націскнай, і ненаціскнай, то ў словах з названай літарай таксама паставлены значок націску: **ГАЛЕКАТЫ**, **ЁРЗАТЫ**, **ЁРШЫК**.

5. Фанетыка-марфалагічныя варыяnty аднаго і таго ж слова размешчаны ў адным слоўнікам артыкуле наступным чынам:
НАХОЛЁРЫ і НАХОЛЁРУ, часц. Навошта, для чаго.

6. Тэксты, а таксама цытаты пададзены спрошчанай транскрыпцыяй, напрыклад: **КОЛХÓЗНЭ РÁДІВО**. Людзі, які разносяць плёткі, навіны. *Xiba od kolhozного radiva nivoichcho chavaeis?*

7. Літарай *i* перадаецца гук, сярэдні паміж *ы* і *i* (верхні пад'ём сярэдне-пярэдні рад) (*стил*, *вылыкі*, *браткі*, *абцэнкі* і інш.)

8. У даведніку прыняты наступныя ўмоўныя скарачэнні слоў, спалучэнняў слоў, словазлучэнняў:

абразл. – абралзвівае

літ. – літаратурны

аг. – агульны род

ліч. – лічэбнік

афіц. – афіцыйнае

м. – мужчынскі род

безас. – безасабовы

мадальн. сл. – мадальнае слова

в. – вёска

мн. – множны лік

выкл. – выклічнік

н. – ніякі род

выш. ст. – вышэйшая ступень

пыт. – пытальная (часціца)

параўнання

наз. – назоўнік

2. – год

неадабр. – неадабральнае

2. д. – гэтак далей

незак. – незакончанае трыванне

2. зн. – гэта значыць

нейтр. – нейтральнае

2. н. – год нараджэння

пабочн. сл. – пабочнае

2г. – гады

пагард. – пагардлівае

груб. – грубае

памянн. – памяншальнае

дзеепрым. – дзеепрыметнік

параўн. – парашайце

дзеясл. – дзеяслой

перан. – пераноснае значэнне слова

дзіц. – дзіцячае

прым. – прыметнік

ж. – жаночы род

прыназ. – прыназоўнік

заг. – загадны лад

прысл. – прыслоўе

займ. -- заемнік

P. – родны

зак. – закончанае трыванне

скл. – склон

зб. – зборны назоўнік

субст. – субстантываванае слова

злуч. – злучнік

у знач. – у значэнні

і інш. – і іншое

у знач. вык. – у значэнні выказніка

і пад. – і падобнае

усеч. ф. – усечаная форма

км – кіламетр

часц. – часціца

ласк. – ласкальнае